



- Рэалізацыя “шматвэктарнай” вонкавай палітыкі
- Перавышаны мэтавы паказьнік заробку ў далярах
- Зьмененае цэнаўтварэньне для імпартных тавараў
- Спрыяльная кан’юнктура цэнаў на сусьветных рынках
- Павялічаная квота на ўдзел замежных банкаў у статутных фондах беларускай банкаўскай сыстэмы

№9 (72)
Верасень 2008 г.

Палітыка: Рэалізацыя “шматвэктарнай” вонкавай палітыкі

У жніўні істотна палепшыўся стан Беларусі ў вонкавапалітычнай сфэры. Першай перадумовай для гэтага стала вызваленьне А. Казуліна з турмы загадам прэзідэнта. Гэта было асноўнай умовай ЭЗ і ЗША для пачатку дыялёгу з Беларуссю аб эканамічнай і палітычнай супрацы. Пасьля Беларусі наведваў памочнік дзяржсакратара ЗША Д. Меркель, які правёў шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Галоўным вынікам гэтых сустрэчаў стала скасаваньне ў пачатку верасьня санкцыяў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў “Лакафарба” і “Полацкшкловалакно” тэрмінам на паўгады (яны былі ўведзеныя ў траўні бягучага году). Апроч таго, гатоўнасьць да дыялёгу прадэманстравалі ЭЗ, пра што гаворыцца ў адпаведнай заяве. Акрамя гэтага, думку аб тым, што “надышоў час пачаць шырокамаштабны дыялёг зь Беларуссю”, выказала эўракамісар па вонкавай палітыцы Б. Фэрэра-Вальднэр.

Таксама ў жніўні адбыліся дзьве сустрэчы А. Лукашэнкі з расейскім прэзідэнтам Д. Мядзьведзевым. Вынікам гэтых сустрэчаў стала дамоўленасьць аб падпісаньні ўвосень пагадненьня аб стварэньні адзінай сыстэмы СПА, а таксама вэрбальная падтрымка Беларуссю дзеяньняў Расеі ў Грузіі. Разам з тым, было адкладзенае рашэньне прынцыповых пытанняў: для Беларусі – аб кошце газу ў 2009 г., а для Расеі – аб прызнаньні незалежнасьці Абхазіі й Паўднёвай Асетыі з боку Беларусі. Такім чынам, у жніўні беларускія ўлады рабілі захады па паляпшэньні вонкавапалітычных стасункаў як на Захадзе, так і на Ўсходзе.


Рэальны сэктар: сярэдні заробак у чэрвені перавысіў мэтавы паказьнік 2008 г.

У студзені-ліпені рэальны ВУП вырас на 10.3% г/г, што на 0.1 адсоткавага пункта ніжэй, чым ў студзені-чэрвені. У прамысловасьці тэмпы росту, наадварот, выраслі з 13.0 да 13.1% г/г, у сельскай гаспадарцы зьнізіліся з 5.4 да 4.4% г/г. Запавольнае росту ў сельскай гаспадарцы зьявілася, аднак, з больш позьнім пачаткам збору збожжа. Ужо ў жніўні рост рэзка паскорыцца, паколькі ўраджайнасьць збожжа ў 2008 г. на 22.5% вышэй за паказьнікі мінулага году.

У чэрвені сярэдні заробак склаў USD 420, што на USD 20 вышэй, чым мэтавы паказьнік, якога заробак мусіў дасягнуць да канца 2008 г. Тэмпы росту заробку ў даляравым эквіваленце ў 2 кв. 2008 г. склалі 25.9% г/г (23.3% г/г у 1 кв. 2008 г.), у той час як рост рэальнага заробку запаволіўся з 8.9 да 8.3% г/г адпаведна. Асноўную ролю ў росьце заробку ў даляравым эквіваленце грала рэальнае ўмацаваньне беларускага рубля ў адносінах да даляра ЗША, якое, у сваю чаргу, тлумачылася высокай інфляцыяй у Беларусі. Такім чынам, рост даляравага эквіваленту заробку перастае быць індыхатарам узроўню жыцьця насельніцтва, што пазбаўляе сэнсу прывязку мэтавых паказьнікаў сярэдняга заробку да даляра ЗША.

Насельніцтва: 9.69 млн чалавек
Прамысловасьць / ВУП: 26.7%
Сельская гаспадарка / ВУП: 7.4%
Інвестыцыі / ВУП: 26.3%
Экспарт: Расія 37%, ЭЗ 44%
Імпарт: Расія 60%, ЭЗ 22%

Дынаміка рэальнага ВУП



Крыніца: Міністэрства статыстыкі і аналізу. Прагноз на 2008 г. – Дасьледчы цэнтр ІПМ.

Дасьледчы цэнтр ІПМ

Нямецкая эканамічная група
ў Беларусі

220088 г. Мінск, вул. Захарава, 76
Тэл./факс +375 (17) 210 0105
Электронная пошта bmer@research.by
Вэб-сайт <http://research.by/>

Пераклад на беларускую мову
ажыццяўляецца пры падтрымцы часопіса
“Новая Эўропа”, <http://n-europe.eu/>

© Дасьледчы цэнтр ІПМ, 2008

Структурныя тэндэнцыі: змены ў цэнаўтварэнні імпортных тавараў

Дзяржрэгуляванне. У жніўні Міністэрства эканомікі прыняла пастанову, якая абмяжоўвала сумарную надбаўку на ўсе импортныя тавары ў межах дылерскай і аптова-рознічнай сеткі 30 адсоткамі ад кантрактнай цаны імпарту тавара. Афіцыйным абгрунтаваннем гэтай пастановы быў намер выраўнаваць умовы цэнаўтварэння для айчынных і замежных тавараў. Разам з тым, яна магла быць прынятая й з мэтай знізіць спажывецкі імпорт, паколькі зрабіла б невыгодным імпорт большасці спажывецкіх тавараў, для якіх, як правіла, толькі рознічная надбаўка складае 30%. Такім чынам, імпортэры, дыстрыб'ютары, а таксама іншыя пасярэднікі не змаглі б атрымаць якога-кольвек прыбытку ад сваёй дзейнасці. Зніжэнне ж гандлёвай надбаўкі зрабіла б невыгодным функцыянаванне прадпрыемстваў рознічнага гандлю. Паводле ацэнак шэрагу экспертаў, уступленне ў сілу дадзенай пастановы магло б знізіць рознічны тавараабарот на 15%. Пасля працяглых дыскусіяў, Міністэрства эканомікі прыняла ў верасні новую пастанову, якой усталявала 30%-ае абмежаванне аптовай надбаўкі, плюс 30%-ае абмежаванне рознічнай гандлёвай надбаўкі для імпартаваных тавараў. Акрамя таго, быў зацверджаны пералік імпартаваных тавараў, у дачыненні да якіх фірмы могуць выкарыстоўваць свабоднае цэнаўтварэнне. На думку прадстаўнікоў Мінэканомікі, новая пастанова дазваляе знізіць магчымасці для атрымання звышпрыбыткаў шэрагам імпортэраў, і троху выраўнаваць парадак цэнаўтварэння для айчынных і імпортных тавараў. У цэлым, верагодна, скарэжаваны механізм цэнаўтварэння ня будзе мець істотнага ўплыву на дынаміку цэнаў.

Вонкавы гандаль: спрыяльная кан'юнктура цэнаў на сусветных рынках


У першым паўгодзьдзі дэфіцыт гандлю таварамі склаў USD 2.2 млрд, павялічыўшыся на 20.5% г/г. Пры гэтым, у адрозненне ад мінулага года дынамікі, тэмпы росту экспарту перавышалі тэмпы росту імпарту. Гэта тлумачылася значным ростам экспартнай выручкі, перадусім за кошт гандлю нафтапрадуктамі й калійнымі ўгнаеннямі як вынік спрыяльнай цэнавай дынамікі на сусветных рынках: рост экспарту ў краіны па-за СНД на 93.7% быў забяспечаны ростам цэнаў. Дадатнае сальда гандлю з краінамі па-за СНД у першым паўгодзьдзі павялічылася ў параўнанні з аналігічным перыядам мінулага году ў 2.9 разоў да USD 3.8 млрд. У той самы час дэфіцыт у гандлі з Расеяй вырас у 2 разы, дасягнуўшы USD 6.8 млрд. Такім чынам, прафіцыт у гандлі з краінамі па-за СНД на 56% пакрываў дэфіцыт у гандлі з Расеяй (на 40% у 1 паўгодзьдзі 2007 г.).

У якасці асноўнай крыніцы фінансавання дэфіцыту вонкавага гандлю ўрад разглядае замежныя інвестыцыі, для чаго былі ўсталяваныя пляны па іх прыцягненні. Аднак у першым паўгодзьдзі паступіла толькі 24.2% ад запланаванага на год аб'ёму. У сувязі з гэтым Міністэрства эканомікі збіраецца ўвесці дысцыплінарную адказнасць за невыкананне пляну па прыцягненні інвестыцыяў.

Дзяржаўныя фінансы: працягваецца рост даходаў бюджэту

Даходы кансалідаванага бюджэту за першае паўгодзьдзе склалі 54.4% ад ВУП, што на 2.6 адсоткавага пункта вышэй за мінулагодні ўзровень. Асноўнай крыніцай павелічэння даходаў сталі паступленні ад вонкаваэканамічнай дзейнасці, якія павялічыліся на 2.4% ад ВУП за кошт павышэння ставак экспартных мытаў на нафтапрадукты й

ВУП і прамысловая вытворчасць




Крыніца: Міністэрства статыстыкі і аналізу.

Унёсак галінаў у прырост прамысловай вытворчасці ў студзені-ліпені 2008 г.

| Прамысловасць | Прырост, Унёсак у % прырост | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| | Прырост | Унёсак |
| электраэнергетыка | 10.7 | 0.7 |
| паліўная | 11.9 | 2.2 |
| чорная мэталюргія | 7.0 | 0.3 |
| хімічная і нафтахімічная | 9.0 | 1.0 |
| машынабудаванне і мэталаапрацоўка | 14.0 | 3.2 |
| дрэваапрацоўка | 13.6 | 0.4 |
| будаўнічых матэрыялаў | 14.0 | 0.5 |
| лёгкае | 0.0 | 0.0 |
| харчовая | 11.7 | 1.5 |
| іншыя | 25.0 | 3.2 |

Заўвага. Унёсак у прырост у адсоткавых пунктах. Крыніца: разлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу.

Дынаміка вонкавага гандлю таварамі



Крыніца: Міністэрства статыстыкі і аналізу.

Гандлёвы баланс па ўзбуйнёным таварным групам, USD млрд

| | Студзень-чэрвень | |
|----------------------|------------------|-------------|
| | 2008 | 2007 |
| Прамежавыя тавары | -2.4 | -1.7 |
| у т.л.энергетычныя | -1.9 | -0.7 |
| Інвестыцыйныя тавары | 0.6 | 0.3 |
| Спажывецкія тавары | -0.3 | -0.4 |
| Усяго | -2.2 | -1.8 |

Крыніца: разлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу.

росту аб'ёмаў экспарту. Таксама адбылося павелічэнне паступленняў ад падатку на прыбытак (на 0.7% ад ВУП), што звязана з ростам рэнтабельнасці ў першым паўгоддзі да 15.6% (12.5% у першым паўгоддзі 2007 г.). Пры гэтым знізіліся даходы ад падаткаў на тавары (на 0.8% ад ВУП) з-за скасавання абаротнага падатку з карыстальнікаў аўтадарог.

Выдаткі кансалідаванага бюджэту за першае паўгоддзі 2008 г. выраслі на 1.3% ад ВУП у параўнанні з мінулым годам і склалі 48.9% ад ВУП. Іх рост быў абумоўлены павелічэннем выдаткаў на нацыянальную эканоміку (на 5.0% ад ВУП). Астатнія артыкулы выдаткаў бюджэту былі ў асноўным скарачаны: агульнадзяржаўныя выдаткі – на 1.5, на ахову здароўя – 0.4, сацыяльную палітыку – 0.9, адукацыю – 0.6% ад ВУП. У выніку бюджэт за паўгоддзі выкананы з прафіцытам у 5.5% ад ВУП (4.3% на год раней). Чакаецца, што часткова ён будзе накіраваны на павышэнне заробкаў у бюджэтным сектары, якое плянуецца на кастрычнік.

Манэтарная палітыка: паскарэнне інфляцыі

У ліпені чыстыя замежныя актывы ВГКР выраслі на 3.8% м/м як вынік пакупкі замежнай валюты на ўнутраным рынку. Акрамя таго, у ліпені НББ павялічыў свае патрабаванні да банкаў на 8.4% м/м. Разам з тым, адбывалася выманне ліквіднасці з грашовага рынку за кошт акумуляцыі даходаў бюджэту на рублёвых рахунках ураду ў НББ, якія ўзраслі на 12.0% м/м. У выніку ў ліпені грашовая база павялічылася на 3.6% м/м, а ў гадавым вымярэнні тэмп яе росту склаў 51.2% г/г (53.6% г/г у чэрвені).


Рост грашовай базы ў ліпені адбываўся на фоне значнага скарачэння абавязковых рэзерваў (на 18.7% м/м), пераважна за кошт выкарыстання механізму іх усярэднявання. Гэта забяспечвала дадатковы прыток ліквіднасці банкаўскай сістэмы. Апроч таго, яе рост падмацоўваўся павелічэннем рэшты сродкаў ураду на рахунках у камэрцыйных банках (на 9.6% м/м). Усё гэта дало магчымасць камэрцыйным банкам па-ранейшаму павялічваць тэмпы росту кредытавання эканомікі, якія склалі ў ліпені 57.0% г/г (52.3% г/г у чэрвені). Разам з тым, нароўні з ростам грашовай прапановы, працягнулася павышэнне інфляцыі, у выніку чаго адсоткавая стаўкі на кредытна-дэпазытным рынку карэгаваліся рознаскіравана на асобных сегментах рынку. Некаторы рост ставак па дэпазітах забяспечыў паскарэнне росту дэпазітаў насельніцтва. Але адначасова працягвалася павелічэнне тэмпу росту наяўных грошаў. У ліпені іх аб'ём у абарачэнні вырас на 5.2% м/м, а ў гадавым вымярэнні дасягнуў 32.9% г/г (у чэрвені – 28.0%). Рублёвая грашовая маса вырасла на 2.4% м/м, а шырокая грашовая маса – на 2.6% м/м. У гадавым вымярэнні, у выніку зніжэння перавадных дэпазітаў, рост рублёвай і шырокай грашовай масы запаволіўся да 46.4 і 46.2% г/г адпаведна (47.2 і 47.5% г/г у чэрвені).

Спажывецкія цэны ў ліпені выраслі на 0.8% м/м, пераважна праз уздаражэнне нехарчовых тавараў. У гадавым вымярэнні інфляцыя дасягнула 16.3% г/г (16.0% г/г у траўні). Беларускі рубель ў жніўні ўмацаваўся ў адносінах да даляра ЗША на 3 рублі, і на 31 жніўня яго курс склаў 2111 USD/BYR.

Банкаўскі сектар: павялічаная квота на ўдзел замежнага капіталу ў банкаўскай сістэме Беларусі


У жніўні НББ зарэгістраваў і выдаў ліцэнзію на ажыццяўленне банкаўскай дзейнасці новаму банку – Беларускаму

Кансалідаваны бюджэт




Крыніца: разьлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу.

Грашовая база і ІСЦ



Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НББ і Міністэрства статыстыкі і аналізу.

Стаўка рэфінансавання



Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НББ і Міністэрства статыстыкі і аналізу.

банку малага бізнэсу. Акцыянерамі дадзенага банку сталі ЭБРР, МФК, банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), амэрыканскі банк ShoreBank International і іншыя кампаніі. Статутны фонд банку быў сфармаваны ў памеры EUR 7 млн. Кіруючай кампаніяй банку – празь міжнародны тэндэр – быў абраны адзін з яго акцыянераў, ShoreBank International. Сваю дзейнасьць банк мяркуюе пачаць з кастрычніка. Асновай яго дзейнасьці стане выдача крэдытаў індывідуальным прадпрымаўнікам, малым і сярэднім прадпрыемствам. Плянэцца, што ён будзе выдаваць крэдыты ад EUR 100 да EUR 200 тыс. Да 2010 г. банк мяркуюе павялічыць свой крэдытны партфель да EUR 40 млн і заняць ня менш за 10% рынку крэдытаваньня малых прадпрыемстваў. Пры гэтым для падтрыманьня канкурэнцыі ў дадзенай галіне акцыянеры банка – ЭБРР і МФК – не плянуюць зачыняць свае праграмы па крэдытаваньні малага й сярэняга бізнэсу празь іншыя беларускія банкі. Рэалізацыя пляну ЭБРР па заснаваньні спецыялізаванага банка для малага й сярэдняга бізнэсу, безумоўна, станоўча паўплывае на паляпшэньні доступа такіх прадпрыемстваў да фінансавых рэсурсаў, ствараючы новыя магчымасьці для сэктара малых і сярэдніх прадпрыемстваў. Апроч таго, дадзены банк будзе спрыяць стварэньню больш канкурэнтнага асяродку на беларускім крэдытным рынку.

Па стане на 1 верасьня доля замежнага капіталу ў беларускай банкаўскай сыстэме дасягнула 22%. У сувязі з гэтым НББ павялічыў квоту на ўдзел замежнага капіталу ў ёй да 50%. Дадзены крок паспрыяе інтэграцыі беларускіх банкаў у сусьветную банкаўскую сыстэму й іх магчымасьці па павелічэньні ўласнай капіталізацыі.

| Эканамічныя тэндэнцыі | | 3 кв. 06 | 4 кв. 06 | 1 кв. 07 | 2 кв. 07 | 3 кв. 07 | 4 кв. 07 | 1 кв. 08 | 2 кв. 08 | тра. 08 | чэр. 08 | ліп. 08 |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Рост рэальнага ВУП | % г/г | 8.6 | 10.8 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 10.9 | 10.1 | -- | -- | -- |
| Рост рэальнага ВУП | % г/г нар. | 9.6 | 9.9 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 |
| Рэальная прамысловая вытворчасць | % г/г нар. | 12.2 | 11.3 | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 14.7 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.1 |
| Рэальная сельскагаспадарчая вытворчасць | % г/г нар. | 2.2 | 6.1 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 4.1 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 4.4 |
| ІСЦ | % г/г к/п | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 7.2 | 9.0 | 12.1 | 13.2 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 16.3 |
| ІЦВПП | % г/г к/п | 8.0 | 8.5 | 11.6 | 13.6 | 16.8 | 17.1 | 13.5 | 16.2 | 15.1 | 16.2 | 17.8 |
| Экспарт тавараў (USD)* | % г/г | 29.3 | 13.6 | 6.3 | 23.3 | 18.5 | 44.4 | 69.2 | 56.0 | 48.0 | 63.9 | -- |
| Імпарт тавараў (USD)* | % г/г | 30.0 | 23.5 | 20.8 | 23.7 | 23.8 | 42.4 | 56.5 | 55.3 | 43.3 | 61.0 | -- |
| Сальда гандлю таварамі (дадзеныя НББ) | USD млн. нар. | -1215 | -2398 | -836 | -1563 | -2304 | -3858 | -647 | -2049 | -1578 | -2049 | -2820 |
| Бягучы рахунак | USD млн нар. | -558 | -1512 | -641 | -1152 | -1652 | -2944 | -433 | -1411 | -- | -1411 | -- |
| Бягучы рахунак | % ВУП нар. | -2.1 | -4.1 | -7.0 | -5.8 | -5.1 | -6.6 | -3.6 | -5.5 | -- | 5.5 | -- |
| Міжнародныя рэзэрвы | USD млн к/п | 1155 | 1383 | 1565 | 2344 | 2155 | 4182 | 4746 | 4618 | 4462 | 4618 | 4624 |
| Грашовая база | % г/г к/п | 38 | 20 | 22 | 29 | 25 | 38 | 59 | 54 | 46 | 54 | 51 |
| Стаўка па крэдытах у беларускіх рублях** | % гадавых, к/п | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Абменны курс (афіцыйны) BYR/USD | с/п | 2142 | 2141 | 2141 | 2145 | 2147 | 2152 | 2148 | 2136 | 2137 | 2129 | 2119 |
| Абменны курс (афіцыйны) BYR/EUR | с/п | 2729 | 2761 | 2805 | 2890 | 2948 | 3115 | 3215 | 3339 | 3328 | 3309 | 3344 |

* тэмпы росту даляравых паказнікаў (крыніца: разьлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу).

** намінальная стаўка па новых крэдытах юрыдычным асобам (крыніца: НББ).

Крыніцы: Міністэрства статыстыкі і аналізу і НББ.

| Асноўныя эканамічныя паказнікі | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Намінальны ВУП | BYR трлн | 17.173 | 26.613 | 36.565 | 49.991 | 65.067 | 79.231 | 96.047 |
| Намінальны ВУП* | USD млрд | 12.1 | 14.5 | 17.7 | 23.1 | 30.2 | 36.9 | 44.8 |
| Рост рэальнага ВУП | % г/г | 4.7 | 5.0 | 7.0 | 11.4 | 9.4 | 9.9 | 8.2 |
| Прамысловая вытворчасць | % г/г | 5.9 | 4.5 | 7.1 | 15.9 | 10.5 | 11.3 | 8.5 |
| Сельскагаспадарчая вытворчасць | % г/г | 1.8 | 0.7 | 6.6 | 12.6 | 1.7 | 6.1 | 4.1 |
| ІСЦ | % г/г с/п | 61.1 | 42.6 | 28.4 | 18.1 | 10.3 | 7.0 | 8.4 |
| ІСЦ | % г/г к/п | 46.1 | 34.8 | 25.4 | 14.4 | 8.0 | 6.6 | 12.1 |
| ІЦВПП | % г/г с/п | 72.1 | 41.4 | 37.5 | 24.1 | 12.1 | 8.3 | 16.2 |
| ІЦВПП | % г/г к/п | 40.9 | 42.7 | 28.1 | 18.8 | 10.0 | 8.5 | 17.1 |
| Экспарт (т/п, USD) | % г/г | 10.9 | 9.8 | 24.4 | 35.7 | 15.8 | 21.8 | 24.3 |
| Імпарт (т/п, USD) | % г/г | 11.1 | 9.0 | 25.1 | 40.3 | 3.0 | 33.0 | 27.9 |
| Бягучы рахунак | USD млн | -394 | -311 | -424 | -1206 | 510 | -1512 | -2944 |
| Бягучы рахунак | % ВУП | -3.2 | -2.1 | -2.4 | -5.2 | 1.7 | -4.1 | -6.6 |
| ПЗІ (чыстыя) | USD млн | 96 | 453 | 170 | 163 | 303 | 351 | 1768.9 |
| Міжнародныя рэзэрвы | USD млн | 347 | 457 | 474 | 770 | 1297 | 1383 | 4182 |
| Сальда дзяржбюджэту | % ВУП | -1.6 | -0.2 | -1.6 | 0.0 | -0.6 | 2.2 | 0.6 |
| Унутраны дзяржаўны доўг | % ВУП к/п | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.4 |
| Вонкавы доўг (суцэльны) | % ВУП к/п | 24.8 | 27.0 | 23.7 | 21.4 | 17.9 | 18.6 | 28.4 |
| Грашовая база | % г/г к/п | 225 | 32 | 50 | 42 | 74 | 20 | 38 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/USD с/п | 1394 | 1784 | 2075 | 2160 | 2154 | 2145 | 2146 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/USD к/п | 1580 | 1920 | 2156 | 2170 | 2152 | 2140 | 2150 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/EUR с/п | 1239 | 1690 | 2353 | 2684 | 2681 | 2692 | 2937 |
| Абменны курс (НББ) | BYR/EUR к/п | 1392 | 1989 | 2695 | 2956 | 2550 | 2817 | 3167 |

* ВУП у даляравым эквіваленце за 2000 г. разьлічаны па рынкавым (неафіцыйным) валютным курсе (крыніца: Дасьледчы цэнтр ІПМ).

Крыніцы: Міністэрства статыстыкі і аналізу, Міністэрства фінансаў, НББ, Дасьледчы цэнтр ІПМ.

Умоўныя азначэнні:

| | | | |
|-------|--|------|--------------------------------------|
| г/г | зьмены год да году | нар. | нарастаючым вынікам |
| ІСЦ | індэкс спажывецкіх цэнаў | НББ | Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь |
| ІЦВПП | індэкс цэнаў вытворцаў прамысловай прадукцыі | ПЗІ | простыя замежныя інвестыцыі |
| к/п | на канец перыяду | с/п | сярэдняе за перыяд |
| м/м | зьмены за месяц | трлн | трыльён |
| млн | мільён | ФСАН | Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва |
| млрд | мільярд | ЭЗ | Эўрапейскі Зьвяз |